



Фота БелТА.

МІНСК



Фота БелТА.

БРЭСТ



vivesti.by

ВІЦЕБСК



Фота БелТА.

ГОМЕЛЬ



Фота БелТА.

ГРОДНА



Фота БелТА.

МАГІЛЁЎ



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА


10 МАЯ 2019 г.

ПЯТНІЦА

№ 85 (28952)

БЕЛАРУСЬ ПАМ'ЯТАЕ

74-ю
ГАДАВІНУ
ВЯЛІКАЙ
ПЕРАМОГІ
АДЗНАЧАЛА
ЎСЯ
КРАІНА



Фота БелТА.

Нягледзячы на пахмурную раніцу, на сталічнай плошчы Перамогі сабралася шмат людзей. Гэта знакавае месца ўжо каторы год — эпіцэнтр мерапрыемстваў аднаго з найважнейшых свят краіны. Не пужае ўдзельнікаў ні магчымы дождж, ні пранізлівы вецер — узнёслы настрой паляпшае ўсе ўмовы надвор'я. Хтосьці з галоўных герояў свята — ветэранаў, нават успамінае, што тады, у 1945-м, у беларускай сталіцы таксама было дажджліва... Павіншаваць пераможцаў і ўскласці кветкі да манумента прыйшлі прадстаўнікі ўлады і замежныя госці. Першым упрыгожыў помнік вянок Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі, які прыбыў на плошчу разам са сваімі сынамі. Кветкі таксама ўсклалі кіраўнікі рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, Нацыянальнага сходу, суду, Савета бяспекі і Узброеных Сіл, праваахоўных органаў, маладзёжных і грамадскіх аб'яднанняў, прадстаўнікі замежнага дыпламатычнага корпуса, Беларускай праваслаўнай і Рымска-каталіцкай цэркваў. Па традыцыі кіраўнік дзяржавы звярнуўся да прысутных са словамі віншавання.

«Восьмае дзесяцігоддзе беларускі народ жыве і працуе пад мірным небам. Магчымасць дыхаць свабодай, гадаваць дзяцей і давацца кожнаму новаму дню даў нам ратны подзвіг нашых бацькоў, дзядоў і прадзедаў. Сёння мы праслаўляем мужнасць воінаў, гераізм партызанаў і падпольшчыкаў, тытанічныя намаганні працаўнікоў тылу. Менавіта на беларускай зямлі савецкія салдаты развянчалі міф аб

непераможнасці ваеннай машыны Трэцяга рэйха», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт успомніў тых, хто змагаўся насмерць пад Мінскам і Магілёвам, на берагах Дняпра і Бярэзіны, адзначыўшы, што «кожны рубаж абароны для ворага быў Брэсцкай крэпасцю».

Бяда прыйшла ў тыя часы ў кожную беларускую сям'ю: дзве трэція загінулых — мірныя жыхары.

Хатынь, Дальва, Азарычы, Шунёўка, Трасцянец — гэтыя месцы генацыду беларускага народа вядомы ўсяму свету. «Асабліва тэма — лёсы дзяцей вайны. Сёння гэтыя людзі сталых гадоў — жывыя сведчанні і сведкі зверстваў акупантаў. У іх на вачах забівалі родных і блізкіх. Яны раслі ў голадзе і холадзе першых пасляваенных гадоў. На роўных з дарослымі адстойвалі і абдудоўвалі краіну. Найбольш змрочныя старонкі ў самотнай кнізе вайны — дзіцячыя донарскія канцлагеры. Праз іх прайшлі тысячы дзяцей, а выжылі адзінкі. Усім, хто сёння падтрымлівае мітынгі неапацыстаў і шэсці састарэлых ваяк з батальёнаў СС, трэба прыехаць у Беларусь і пабываць у пасёлку Чырвоны Бераг, дзе быў такі канцлагер. Убачыць пранізлівы крык і ўбачыць мямарыял дзіцячым марам, якія не збыліся», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Вялікая Перамога — трыумф жыцця над смерцю, і будучыя пакаленні павінны ведаць, якую цану народ заплаціў за свабоду, каб такое ніколі не паўтаралася.

СТАР. 2



Фота Юліяна ПЯСЦІЦКАГА.

ISSN 1990 - 763X



19085>



9 771990 763008